

Ірына Багдановіч



...ты і я – даўно ідзэм наводдалъ
між словаў двух:
“вітаю” й... “будзь здаровы”...

Навабеліцкія талісманы

Купалаўскі трывпціх

1. Жалейка.

Што там сыніца калаўроту,
Калі сыпіць кудзелі дзея?..
Зоркі ў хмарах, пошук броду,
Змрок і вечная надзея...
Ўжо цяпер ня надта ёмка
Словы пафасныя траціць –
Беларусь, як незнамка,
На парозе ў роднай хаце.
Хто з задумлівых адкажа,
Дык пра што *жалейка* грава?
Дзень да дня турботу вяжа,
Доўжыць сон, што сыніў Купала.

2. Сны...

*Мне съняцца сны аб Беларусі..., –
 Сказаў, нікто тады ня ўцяміў,
 Ў якім пякельным, жорсткім крузе
 Усе дазваньня будуць самі.
 Ня збыў яичэ ўсіх бед..., – ці чулі!
 Такое кінуць пралетарам,
 Што павярнуць зямную кулю
 Ўзяліся дружна з пылам-жарам!
 А пафас будучыні звонкі?
 А кельмаў съпевы ў рыштаваньнях?
 Што ж, ён сасыніў сабе старонку
 Адзін-адным! Расчараўаньня
 Не прыхаваў прад дзёрзкім тварам
 Літаратурных камісараў!
 О так, я буду пралетарам!
 Сваіх і вашых рознасьць мараў
 Адкрыць у слове тым вазьмуся...
*Мне съняцца сны аб Беларусі...**

3. Прывід.

А што за новыя павевы
 Над краем прымхлівых балот?
 Якія тут чуваны съпевы?
 Аб чым туркоча калаўрот?
 Чые кіруюць тут нашчадкі
 І мудры лад сабе вядуць?
 Ці проста пляскаюць у ладкі
 І, як заўжды, на край плююць?...
 А калаўрот сабе туркоча,
 Кудзеля тчэцца з году ў год
 Удзень і ўночы, ўдзень і ўночы,
 На новы шлюб, а не на звод.
 Нябачным прывідам Купала
 Самотна ходзіць паміж нас.
 Ці хоць чыя душа пазнала
 Яго й дала яму адказ?
 Яго маўклівия пытаныні,
 Як дзіды, шчэрацца шыхтом,
 Бо груганы – на паляваньні,
 І ўсьцяж ні шабляй, ні шчытом
 Няма каму ўжо бараніцца:
 Той згінуў ціха, той здалёк...

Аб Беларусі сон нам съніцца,
 Які паслаў Купалу Бог...
 А калаўрот сабе туркоча,
 Кудзеля тчэцца з году ў год
 Удзень і ўночы, ўдзень і ўночы,
 На новы шлюб, а не на звод.

ТАВІЗ

*“Скідаліся” на пляшку лошыцкага віна з агрэсту
 ці антонаўкі, малой یаны, але выдатнага смаку...
 З успамінаў Максіма Лужаніна.*

“Над чаркай выпітых гадоў
 хачу съпяваць, хачу маліцца”, –
 Сказаў паэт узынёслых сноў
 І краю скрадзенага рыцар...

Праз хмары часу бачна нам,
 Як п’юць сяброўства шчыры водар
 Язэп, Уладзік і Адам,
 Максім і, безумоўна, Тодар.

Багемна дым пад столълю віс
 У рэстарацыі “Эўропа”,
 Дзе ўвесь узрушаны *ТАВІЗ*
 Свой ганарап любіў прахлопаць...

Гаворка пра краіну йшла,
 Пра тое, хто ў ёй *свой*, хто *ліні*,
 Размова ткалася з цяпла,
 Віно крышталячы ў кілішках.

Віно з агрэсту грэла кроў,
 Віно з антонаўкі патолю
 Над чаркай выпітых гадоў
 Ліло і варажыла долю...

Прыватныя рымляне

Прыдумаў нехта міф аб рымскіх продках,
 Каб веяў водар арыстакратычны
 Над краем, да сярмягі больш прывычным,
 Дзе архідэй ня знайдзеш у стакротках.

Але і ў Рыме быў ня кожны панам,
Насіў ня кожны тогу і кірасу.
О, колькі безыменных пад тыранам
Палегла лёсаў! Моўчкі і адразу!

Адразу, моўчкі... Час па часе кроцыць.
А той закон паўсюдна ж уладарыць:
Дух аб свабодзе вечнай толькі марыць,
Яго палёт вартуе дэман ночы.

Адно жыцьцё для цэзара, вяльможаў,
Ды іншы шлях для рымлян шэраговых.
Для іх – налогі, праца, быт суроўы,
І карны меч, ці слуп расьпяцця, можа...

Іх енкі, плач, іх съяты, спадзяваныні
Не апісаў нядбалы летапісец,
Пад вартай зор заснулі іх кахраныні
І сталі проста пылам там, у высі.

Вяльможны ж дух прыдбаў вянок лаўровы,
Партрэты ў рымскай вонратцы заказваў,
Лаціну толькі вызнаваў за мову,
А іншы гук – як злосную абразу.

Але ж руйнует час так адэкватна
І той партрэт, і той вянок узорны.
Дык што ж казаць пра рымлянаў прыватных!
Яны даўно – астыглы прысадак зорны...

Навабеліцкія талісманы

Навабеліца – места гербоўнае:
Места Рысі ў блакітным полі,
І душы маёй хустка ахоўная,
Што ня вынасіцца ніколі.

Тут наўсыцяж разрасліся акацыі,
Больш нідзе я іх столькі ня бачыла.
Ах, акацыі, маецце рацыю,
Што найлепшшая вы мая спадчына.

Вы з маленства мяне зачароўвалі
Незвычайнай драбнотай лісьцікаў.

Школьны сад і дзяўчынка на ровары,
Матылі, і фантан, і... містыка...

Ах, акацыі, – ілюстрацыі
Да жыцьця таго бесклапотнага,
Элегантныя панны-грацыі
Вы з юнацтва майго узьлётнага.

Бо з галін вашых, як мне верыща,
Я сягнула ў нязнаныя высі...
Талісманы мае навабеліцкія –
Пах акацый і рысы Рысі.

ПАЛАНЭЗ

Ізноў летуцены загадкавы бэз
Паклікаў душу ў небакрайныя далі,
Як выклік вясны, як кахальныя хвалі,
Як старашляхетных часоў паланэз.

У тым паланэзе калышацца съвет,
Натхнёны ўрачыстым і сейбітным маём,
Ён годна ўладарыць і сэрцам, і краем,
І ў чэрвень нясе свой зялёны імпэт.

А музыка лісьцяў чаруе і спрэс
Крышталяў на кветках расістае зьвязынне,
Трымценьне, трывалы, трапятаныне, трываныне
Душки, і бясконцасць вясны... Паланэз.

* * *

Пасыля разлукі доўгай – міг сустрэчы...
Ці той жа ты? А я?.. – Маўчы!.. – Ці тая?..
Што ў тым стагоддзі клалася дарэчы
У плойме дзён, цяпер, як дым, зынікае.

І толькі пацалунак прахалодны
Кране шчаку, як мармур цвінтаровы.
Так, ты і я – даўно ідзем наводдаль
Між словаў двух:
“вітаю” й... “будзь здаровы”...

Крумкач

Быў крумкач спачатку белы,
Але съвет быў чорнай згубай.
Быў крумкач яшчэ той съмелы –
Стаў дзяўбсыці нябёсы дзюбай.
І праз дзірку ў вечным грудзе
Сонца ён здабыў напорна –
Белы съвет прынёс ён людзям,
Але сам зрабіўся чорным.
Так гаворыць нам паданьне.
Крумкачы ж, як воі ў латах,
Сыцерагуць нас ад зълякання,
Ад нячысьцікаў кудлатых.
Мы ж злавеснае ў іх бачым,
Брыдкай трупнасці атруту.
Ўсё іначай, ўсё іначай,
Бо крумкач ня церпіць бруду,
Легкадумства, непарадку.
Ён – жывога першапродак.
Паглядзі – ў зімовым парку
Ён вартуе сон прыроды.
